

Чырвоная Зьмена

№ 110 (1137) СУБОТА, 26-га ліпеня 1930 г.

**ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ**
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяцы	90
6 месяцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 80

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
сэкрэтарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Комсомольская 25, тэлеф. № 903.
ГОД ВЫДАВАННЯ X.

Копія асобнага №—2 кап.

Соцыялістычнае саборніцтва і ўдарніцтва— рашаючыя праблемы будаўніцтва

(Перадавая „Правды“).

Падпімаючы і мобілізуючы мільённы масы на сацыялістычнае будаўніцтва гаспадарчага плану, партыя паказвала верны і рашаючы шлях паспяховага выканання гэтых задач праз сацыялістычнае саборніцтва і ўдарніцтва.

Соцыялістычнае саборніцтва, якое ўзнікла на ініцыятыву саміх рабочых не знайшло падтрыманьня старога опартуністычнага кіраўніцтва УсеЦСПС. Перадавая атрады рабочай класы праз голавы сваіх опартуністычных павядоў паўднёвым партыі ўспрымалі баі са спадчынай опартунізму, абдбайнасцю, недысцыплінаванасцю і рвацкімі тэндэнцыямі асобных праслоек рабочых на прадпрыемствах, за новыя сацыялістычныя адносіны да працы да вытворчасці.

Соцыялістычнае саборніцтва і ўдарніцкі рух рабоча падтрыманае партыяй і новым кіраўніцтвам ЦК ЛКСМБ ператварылася зараз у гіганцкі рух рабоча і працоўных мас вёскі. Яно даламагло і шырока павярнуць профсаюзы і масы тварам да вытворчасці, выварчоўваць опартунізм і дэяліцтва профсаюзнай работы, саборніцтва робіць «каранны прапорат у поглядах людзей на працу» і ператваряе гэтую працу „з ганебнага і цяжкага цяжару, з якога яна лічылася раней, у справу гонару, у справу гонару, у справу доблесці і геройства“ (Сталін).

Соцыялістычнае саборніцтва пры падтрыманьні перадавых пролетараў перакінулася і ў вёскі—савгасы і колгасы. На ўсіх высокіх участках, дзе саборніцтва і ўдарніцтва праходзіць пад неспаслібым кіраўніцтвам з боку партыйных арганізацый і праўдзінна савгасаў і колгасаў, яно савзвешчае і павяртае ўдзягненне мас у колгаснае будаўніцтва і даламагае паспяхова выварчоўваць рэнткі капіталізму вёскі.

Аднак, побач з гэтымі вялізарнымі дасягненнямі існавала невялікая неадахоўнасць, а часта і дурныя памылкі. Самая пераважная сацыялістычнага саборніцтва выкрывала нездаровыя зьявішчы. У працэсе самаправеркі выявілася, што далёка яшчэ не ўсе рабочыя і работніцы ўдзягнуты ў саборніцтва. Брыгады, якія створаныя сьціпной замкнутасцю ад мас не раўнапраўна і пагаршаюцца якасна. Ня выжыта

лічэ ганчэткава старая хвароба саборніцтва, калі ў пагоні за высокімі нормаўмі выпрацоўкі асобныя ўдарнікі забываюць другую важнейшую задачу—рашу-ча змагацца за якасць прадукцыі.

У пагоні за якасць саборніцтва асобныя арганізацыі намерана раздуваюць і перавылічваюць лічбы сапраўднага ахоту рабочых саборніцтвам і ўдарніцтвам.

Усе яшчэ працягвае заставацца падта слабым месцам вучот работы ўдарніцаў і заахвочваньне іх з боку гаспадарчых і профэсійных арганізацый. Далёка недастатковы таксама ўдзел камуністаў і комсамольцаў ва ўдарным руху.

Пагадоўнае ўдзягненне ў сацыялістычнае саборніцтва і ўдарніцтва ўсіх камуністаў і комсамольцаў навіна стаць атапам да пагадоўнага ўдзягнення ўсіх рабочых.

Кожная партыйная, прафсаюзная і гаспадарчая арганізацыя, кожны партыец, комсамалец і беспартыйны ўдарнік навіны паставіць перад сабой бальную задачу ў самы найкарацейшы тэрмін ўдзягнуць ва ўдарны рух пагадоўна ўсіх рабочых і спэцыялістаў на сваіх прадпрыемствах.

Сталая і неаслабная сувязь з ударнікамі, рэгулярнае інструктаваньне іх, пагадоўнае ўдзягненне ўдарніцаў у работу вытворчых парад, популярызацыя і заахвочваньне лепшых з іх у друку і на сходках рабочых, правільны вучот работы ўдарных брыгад, рашучы паход за ліквідацыю ялісьменнасці сярод адсталых мас і, нарэшце, шырокае разгортваньне крытыкі і самакрытыкі работы кіруючых арганізацый і саміх ударнікаў вырашае пытаньне аб ўдзягненні ў найкарацейшы тэрмін шырокіх мас у сацыялістычнае саборніцтва.

Шырокае ўжываньне практыкі сацыялістычнага саборніцтва новых рашаючых форм—«грамадзкага буксіра» і «свазных брыгад»—навіна зьявіцца таксама магутным сродкам ўдзягнення новых пластоў рабочых у сацыялістычнае саборніцтва.

У наліходзячую ўборачную і хлебазагатоўчую кампанію рабочыя навіны даламагы савгасам і колгасам правесці гэтыя кампаніі пад знакам сацыялістычнага саборніцтва.

Рэволюцыйны парад чырвоных гальштукаў пачаўся

Бэрлін упрыгожан чырвонымі сьцягамі. Па яго вуліцах маршыруюць тысячы пролетарскіх дзяцей

Па ўсім сьвеце прагучыць баявы лэзунг зьлёту піонэраў, які сабраўся ў Бэрліне для правільнага вырашэньня задач барацьбы з эксплёатацыяй дзіцячай працы з падрыхтоўкай вайны супроць СССР

У Бэрліне, сталіца Нямеччыны, 3-га вечаарам адчыніўся міжнародны зьлёт пролетарскіх дзяцей. На гэтым фашысцкага ўраду Нямеччыны дэлегацыя 30 мільёнаў савецкіх дзяцей і 4 мільёнаў савецкіх піонэраў не дапушчана на гэты зьлёт. Нямечкі ўрад ня пускці у Нямеччыну юных піонэраў СССР, але якімі забараненьнямі і расправамі сымніць росту піонэрскага руху ва ўсім сьвеце.

Рэволюцыйны парад чырвоных гальштукаў будзе найлепшай дэманстрацыяй адзінства пролетарскіх дзяцей, якія гавораць на разных мовах, але змагаюцца за адзіную справу рабочае класы.

У дні, калі буржуазія ўсяго сьвету шаляна распраўляюцца з рэволюцыйным пролетарыятам, на ўсё сьвет прагучыць баявы лэзунг зьлёту піонэраў, які сабраўся ў Бэрліне для правільнага вырашэньня задач барацьбы з эксплёатацыяй дзіцячай працы, з падрыхтоўкай вайны супроць СССР.

БЭРЛІН, 24. Зьлёт юных піонэраў заслухаў далад члена ЦК нямецкай кампартыі т. Пік.
Прамова т. Пік вядома краць пе-

рарывалася бурнымі аплядысментамі. Забароненая анты-фашысцкая моладзавая гвардыя перадала на зьлёце чэскім піянерам сьцяг антыфашысцкай моладзавой гвардыі.

Дэлегат опозіцыйнай часткі сацыял-дэмакратычнага саюзу рабочай моладзі свае прывітаньне зьлёту закончыў словамі: — „Усе нашы сілы мы аддадзім кампартыі Нямеччыны“.

Пры бесперапынных аплядысментам прывітаў зьлёт прадстаўнікі Мангольскіх піонэраў. Першае слова ў дэлавай парадзе другога міжнароднага дзіцячага зьлёту было прысьвечана савецкім піянерам. Трыбуны былі ўпрыгожаны рэволюцыйнымі лэзунгамі і накрыты морам чырвоных сьцягаў.

Прадстаўнікі дзяцей Мансэльдскіх басуночых рабочых агаласіў тэлеграму зьлёту савецкім піянерам, а таксама тэлеграмы Камітэру, КІМ’у, ЦК УсеКП(б) і ЦК УсеЛКСМ. Усе гэтыя тэлеграмы былі прыняты адзінагалосна пад бурныя выкрыкі „Рот фронт“ і сьпевамі „Інтернацыяналу“.

БЭРЛІН, 24. У гонар 3-га сусьветнага зьлёту юных піонэраў усе-

пролетарскія кварталы Бэрліну ўпрыгожаны транспарантамі з рэволюцыйнымі лэзунгамі і сьцягамі, якія зьвешваюцца з вокан рабочых казармаў. Рабочыя бурна вітаюць паліўленне кожнай групы замежных піонэраў і на перабой прапаноўваюць ім начлег і стол. Усюды замежныя піянеры абкружаны на-тоўпам рабочых, якія пытаюць аб іх піонэрскай барацьбе ў розных краінах і аб патрабе іх бацькоў рабочых.

ВЕНА, 24. Ад юных піонэраў Аўстрыі на другі сусьветны зьлёт піонэраў навіна была прыбыць дэлегацыя ў складзе 30 пролетарскіх дзяцей. Учора было атрымана наведаньне, што дэлегацыя піонэраў Аўстрыі забаронены ўезд у Бэрлін. Камуністычная партыя Аўстрыі свікае мітынг пратэсту.

190 тысяч беспрацоўных у Аўстрыі

ВЕНА, 2.—Па афіцыйных вестках, лік беспрацоўных у Аўстрыі павялічыўся ў першай палавіне ліпеня на 24 тысячы чалавек у параўнаньні з чэрвенем. У Аўстрыі ў сучасны момант каля 190 тысяч зарэгістраваных беспрацоўных.

Капіталістыя рыхтуюць новую вайну

1-га жніўня 1930 году спаўняецца 16-гадына са дня абвешчэньня сусьветнай імперыялістычнай вайны. Гэтая дата на многія пакаленьні застаецца ў памяці працоўных мас. Сусьветная вайна—гэта вялізарнейшае значыства буржуазіі—у самай аголенай форме паказала, да чаго вядзе капіталістычнае панства.

Горы труаў, тысячы спаленых гарадоў і вёсак, мільярды народных грошай, ператвораных у парахавы дым, цалыя арміі сказчаных і страціўшых здольнасць да працы, страшэннае беспрацоўе,— вось баянс гэтай бойні, якую буржуазія пры актыўным падтрыманьні сацыял-дэмакратыі ўсіх адчэньняў і абвешчэла „апошняя, вызваленай вайной“.

Якая нікчэмная гіронія! Не-насьпеў высохнуць атрамант на рабаўнічым вэрсальскім дагаворы, як та ўсіх канцох зямной кулі ізноў загарэліся агні вайны, ізноў ліецца кроў прыгнечаных народных мас.

Усе гэтыя 16 год былі годамі бесперапынных крываваых сутычак, паміж эксплёататарамі, паміж імперыялістычнымі і прыгнечанымі народамі калоній. Героічная барацьба працоўных Кітаю, паўстаньне ў Палестыне і ў Сірыі, рэволюцыйна-вызваленчы рух ў Індыі і Інда-Кітаі,—вось найбольш характэрныя факты, якія паказваюць, што вэрсальскі дагавор, нацеракор запэўніваўшым панаву сацыял-дэмакратыі, міру нідзе не стварыў, а наадварот, сам стаў крыніцай новых войнаў.

Зараз мы зьдзяляемся сьведкамі

вялізарнага па сваёму размаху сусьветнага эканамічнага крызісу. Капіталістычнае „працвітаньне“ трашчыць па ўсіх швах. Гарады Эўропы і Амэрыкі перапоўнены мільённымі натоўпамі беспрацоўных. І толькі на адной шостаі частцы сьвету—у СССР пераможна развіваецца Чырвоны Сьціг сацыялізму, ідзе пры ўдзеле мільённых мас нябачаная ў гісторыі будоўля новай сацыялістычнай грамады.

Капіталістыя і іх сацыял-фашысцкія лёка ставяць у парадак дню новую вайну, новы пераезд сусьветных рынкаў, рыхтуюцца да таго, каб сьперці з зямлі непаўнісны ім Савецкі Саюз.

Беды тэрор, крывавае расправа з перадавымі змагарамі рэволюцыі сталі вышэйшай формай праўленьня дзяржаўнай мудрасці віруючых клас.

Наконецчы з гэтым ганебным рэжымам нявольніцтва і ўдзіску можа толькі рэволюцыйны пролетарыят пры падтрыманьні шырокіх мас працоўнага сьлянства ў саюзе з паўстаючымі народамі прыгнечаных калоній.

„Вайна імперыялістычнай вайне!“ „Пэратворым вайну імперыялістычную ў вайну грамадзянскую“ „На абарону Савецкага Саюзу!“—гэтыя лэзунгі будуць паўтораны мільёнамі працоўных у дзень першага жніўня.

Дзень 1-га жніўня пакажа ўсяму сьвету адзінадуша рэволюцыйных працоўных мас у барацьбе супроць вайскавай небясьпекі.

Прывітальныя тэлеграмы зьлёту

Няхай жыве УсеКП(б) і яе ЦК!

Няхай жыве тав. Сталін!

БЭРЛІН, 25. Міжнародны зьлёт юных піонэраў пасля аднагалосна прыняты прывітальныя тэлеграмы—ЦК юных піонэраў СССР, Камітэру, КІМ’у, ЦК УсеКП(б) і ЦК УсеЛКСМ. Прывітаньне юных піонэраў гаворыць:

— „Мы шлем палкае прывітаньне ўсім членам савецкай дэлегацыі, а разам з імі і ўсім пролетарскім дзеціям СССР. СССР—наша бацькаўшчына. Мы клянемся ўсе свае сілы аддаць на абарону СССР.“

Тэлеграма ЦК УсеКП(б), тав. Сталіну гаворыць: — „Другі міжнародны конгрэс пролетарскіх дзяцей шле палкае прывітаньне УсеКП(б) і ў яго асобе ўсяму пролетарыяту СССР. Няхай жыве УсеКП(б) і яе ЦК! Няхай жыв тав. Сталін!“

Забастоўка маракоў у порце Саут Шыльде

ЛЭНДАН, 24. — У порце Саут Шыльде бастуе звыш 2.000 маракоў у знак пратэсту супроць правіла якія абавязваюць маракоў быць членамі рэакцыйнага „нацыянальнага саюзу маракоў“.

Пад кіраўніцтвам руху менісасці арганізаваны забастовачны камітэт, які сатэарае шкеты і пасылае дэпутатую ў іншыя партыі з мэтай агітацыі за пашырэнне забастоўкі і адказ разгружаць па аходы, якія прыбылі пры даламозе штрэкрэжараў.

Польскія прамыслоўцы зьямяняюць зарплату рабочым

ВАРШАВА, 23. Польскія прамысловыя колы прыступаюць да масавага зьямяньня зарплат, на гэтай глебе зарэгістравана ўжо вялікая колькасць конфліктаў на рынку працы. На адным з апошніх па-

седжаньняў саюзу польскай прамысловасці быў надпарадкаваны абгаварэньне праект мэморандуму ўраду, у якім прамыслоўцы хадаілічаюць аб выданьні закону караючага турмой арганізатараў забастовак

Забастоўка 100 тысяч у Бамбеі

ЛЭНДАН, 24. Па навадамленьню Індыйскай газеты „Індзіан Дэйлі Мейтль“, 1-га ліпеня ў горадзе Бамбеі ў знак пратэсту супроць арышту Мотілаала Неру (старшыня

індыйскага нацыянальнага конгрэсу баставалі амаль усе рабочыя тэкстыльшчыкі. Забастоўкай было ахоплены 65 фабрык з агульным лікам рабочых у 100 тысяч.

Брыянскі праект „пан-Эўропы“, які зводзіцца да ажыццяўленьня панства францускага імперыялізму ў Эўропе і да стварэньня адзінага капіталістычнага фронту супроць СССР ганебна праваліўся з-за супярэчнасцяў паміж капіталістычнымі дзяржавамі. (3 газет).



Брыян:—Здаецца, пажаль, ня пан, а прапаў...

Быць гатовымі сустрэць гародніну!

ЦК даў дырэктыву: Безадкладна ўключыцца масай камсамольцаў у работу па правядзенню ўсеаюнай сустрэчы гародніны
МЦРК не падрыхтавалася да сустрэчы чырвоных абозаў гародніны.
Падвалы для бульбы не рамантуюцца

ПАСТАНОВА

сэкретарыяту ЦК ЛКСМБ ад 19-УІІ—30 г. аб удзеле ЛКСМБ у рабочым забеспячэнні

ЦК ЛКСМБ лічыць, што да гэтага часу камсамольскія арганізацыі амаль што не прымалі ўдзелу ў арганізацыі рабочага забеспячэння. Мясца недаацэнка значэння арганізацыі забеспячэння ў павышэнні рэальнай заробковай платы рабочых. Выходзячы з гэтага, ЦК прапануе ўсім камсамольскім арганізацыям неадкладна разгарнуць работу на прыцягненню мас моладзі да ўдзелу ва ўсёй рабоце па арганізацыі рабочага забеспячэння. Галоўная ўвага павінна быць звернута:

1. На загадку гародніны і яе захаванне.
2. На выкананне заданняў па адкорму сьвіней і арганізацыі малочных ферм.
3. На палепшанне грамадскага харчавання.

Асаблівая ўвага павінна быць звернута на барацьбу са спекуляцый гаспадарчымі цяжкасцямі, са скрыўленьнем ліній партыі ў рабоце коопэрацыі (гандлярства, пагоня за прыбыткам і г. д.), з бюракратызмам у коопэрацыйнай рабоце.

ЦК лічыць, што выкананне гэтых задач зьяўляецца ўдарнай задачай усеі камсамольскай арганізацыі ў той жа час падкрэслівае, што арганізацыя рабочага забеспячэння павінна стаць асноўнай работай усіх коопэрацыйных ячэй КСМ.

Для практычнага выканання гэтых задач ЦК прапануе ўсім арганізацыям: 1. Неадкладна разгарнуць работу па выкананню дырэктывы ЦК аб усеаюнай сустрэчы гародніны „Камсамольская Правда“ ад 18-УІІ і „Ч. З.“ ад 21-УІІ № 165.

2. Арганізацыі пачаць моладзі і п'онэраў у лес для збору грыбоў выкарыстоўваючы для гэтага дні адпачынку. Асаблівую ўвагу на гэта павінны зьвярнуць камсамольскія і партыйскія арганізацыі Мозырскай, Гомельскай і Бабруйскай акруг.

3. Зараз-жа пачаць падрыхтоўку засолчанай кампаніі, аказваючы актыўную дапамогу коопэрацыйным арганізацыям у забеспячэнні тары, падшуканнем памішканняў, арганізуючы ўдарныя брыгады па засолцы і г. д.

Дзе густа, а дзе пуста

У рабоце складу буфэтаў МЦРК мяецца шэраг бяспечных зьявішч. Вельмі часта прывозіць тавар пасля абедзенага перапынку (завод „Комунар“, „Большавік“) і рабочыя ня маюць магчымасці пасьнедаць.

Дыфэцыйныя прадукты напярэдня размяркоўваюцца. У той час калі на заводах ёсць недахоп малочных і мясных прадуктаў, сырнікі і вятчына пападаюць у лаўкі, якія не абслугоўваюць рабочых.

Напрыклад: крама № 123, якая з'яўдзіцца на Савецкай вул., атрымоўвае больш 1000 сырніцаў, буфэт ЦСУ заўсёды атрымоўвае вятчыну. Некаторыя буфэты маюць запас дыфэцыйных прадуктаў на не-

2. Арганізацыя шэфства моладзі, ксма амаг цаў і рабочыя над гародамі, сьвінаа кормчымі пунктмі, маючымі фермамі, складамі і памішканнямі.

5. Пачесці раўную б'рцьбу з неарганізаванымі коопэрацыйнага апарату і як вынік гэтага—чаргамі шл'хам арганізацыі і адстаў „Л. К.“, стварэннем рацыяналізатарскіх груп і шэфства рабочыя над асобнымі крамамі, сталюкамі і г. д. выкароўваючы з усеі раўучасца прыкметнае праўленне бюракраты му.

6. Арганізацыя груп з комс моладзі коопэрацыйных арганізацый і р'о-о-ай моладзі прадпрыемстваў для правяркі выканання прапаноў данныя рабочымі ў часе агляд коопэрацыі і чыстка с'век гага апарату, прапанавань Менскаму, Гомельскаму Віцебскаму акругомам забеспячэння актыву „дзет камсомолу праводіма НК РСІ абсьлед-аванне становішч'работага забеспячэння.

7. Камсамольскія магавыны, сталюка і скл да па-іны быць ву-орам у галіне чоткась і работы ЦК аб-в'язвае ўсіх камсамольцаў — камсамоль к'х магазінаў і сталюкаў у бліжэйшы-ж час да іша: а) б'спер'іо-йнага заб'ячэння насель іц в' гароднінай і вузорнага іх захавань, б) л'кв аны чаргі, в) па епшань „як'сцы гр'амалэкага зарч'аньня, асаб-ліваю ўвагу з'ярнуць на прыг'ат-уельч'е аб-даў і) д'стан у і н'не цеснай сувязі рабочыя прадпрыем-стваў, д) максымальнага з'яч'эння страт, п'савань прадуктаў, е) вопыт св'е-л' пр'іш пер'в'сцы і на усе аст'і-ня крамы, сталюка і скл д'.. даб'і-шыся выкар-станьня гэтага в' п'ту.

8. Абав'язчы Акружкомы і Горкомы правесці нарады коопэрацыйных ячэйк і камсамольцаў—ма азынаў, сталюка і склаў па пытаньні арганіза-цыі рабочага з'б сп'яч'эння. Заб-сп'яч'эння штотд'снае іраўн'цтва раб-отай ж'к к у галіне рабочага заб'яч-п'ч'эння.

Ударнік Р.

калькі дзён, а сезоннікі і рабочыя іншых прадпрыемстваў зусім нічога ня маюць.

Ёсць выпадкі, калі склад буфэтаў пасылае на прадпрыемствы фашырку з чарвякамі, п'асаваны ке-фір і г. д. (завод „Большавік“, „Комунар“).

Гэтыя факты сьведчаць аб няд-байнасці працаўнікоў складу.

Неабходна зараз-жа правесці кіруючы склад працаўнікоў на складах, устанавіць цвёрды коэфэ-цыент размярвання дыфэц-ных прадуктаў паміж буфэтамі на прадпрыемствах і павялічыць транспарт абслугоўваючы буфэты прад-прыемстваў.

Ударнік Р.



З бланкноту брыгадыраў

Пры абсьледваньні лаўкі № 183 высьвятлена, што бульба прывозіцца заўсёды з пас-ком і працаўнікам лаўкі пры-ходзіцца затрачваць шмат ча-су на перабіраньне бульбы.

Прывезеная цыбуля был на тры чвэрці гнілой, пакупацелі прымушаны самі гадзінамі перабіраць яе, каб выбраць год-ную для спажываньня: Памідо-

ры ў лаўку ніколі ня прыво-з'яцца.

У лаўцы № 1 зусім няма пятлеванай мукі, а адну ржа-ную ніхто не бярэ. МЦРК аб-цаў муку прыслаць, але гэта засталася толькі аб'яцанкамі.

Брыгадзір
„Чырвонай З'мены“
ГЛІКМАН.

ЦРК не гатоў сустрэць гародніну

Мінулагадні вопыт наказаў, што апарат МЦРК недастаткова падрых-тованы да прыёму паступаючай гар-родніны. Падвалы для хаваньня гар-родніны ня былі належным чынам адрамантаваны.

Апарат МЦРК таксама ня быў падрыхтаваны да прыёму чырво-ных абозаў з гароднінай. Былі вы-падкі, калі сьліне прастойвалі па некалькі гадзін ня маючы магчы-масці здаць прывезеную гародніну.

Апарат МЦРК не клапаціцца аб тым, каб сьлёта недапусь-ціць гэтых адмоўных зьяві-шчаў.

Поляводсоюз і Акркоггасса-юз не праздзяць растлумач-чальнай працы сярод сялян аб нарыхтоўках гародніны.

Ш. Р.

Чорны крупнік і ва-раныя тэра аны

Марына-Горская коопэрацыя мае сваю сталювую, якая штодня выдае 150 абедоў. Яксьць абедоў вельмі дранная і гатуецца ў аты-гігіеніч-ных умовах. Катлы ачышчаюцца вельмі рэдка, зваравы ў іх малоч-ны суп (ывае заўсёды чорны. Ня рэдка у кашы можна знайсці та-раканнаў.

Гатаваньне абед таксама ня ў час падаюцца, праўленне коопэра-тыву праводзячы рацыяналізацыю апарату зьяўля з працы афіцыйна-та, пакінуўшы толькі адну. У вы-ніку гэтага, каб атрымаць абед трэ-ба чакаць час або і два.

Працягваючы рацыяналізацыю, праўленне увяло самаабслугоўвань-не і д'яер, каб атрымаць абед пры-ходзіцца стаць у чарзе чатыры ра-зы. На абслугоўваньне сезоннік'ў ня зьвернута ніякай увагі.

Рабочыя чыгуначнага вучастку абураны такімі адносінамі коопэра-цыі да забеспячэння іх прадукта-мі. Бюракратызм коопэратараў мо-жа сарваць будаўнічы сезон.

А.

Гутарка з тав. Бруханавым аб разьменнай манэце

За апошні час у Маскве і ў шэра-гу іншых гарадоў Саюзу пачаў пры-мячацца недап разьменнай манэты. З прычыны гэтага прадстаўнікі аргану-цэнтральнага друку зьяўнуліс да наркамфана СССР т. Бруханава з пы-таньнем аб прычынах недахопу ман-эты і аб мерах ліквідацыі гэтага зьяві-шча. Тав. Бруханав адказаў:

— Контррэволюцыянеры і шкіднікі ўсіх масьцяў накіроўваюць усе сілы да таго, каб перашкодзіць разорну-таму ходу сацыялістычнага будаўніч-тва. У гэтых мэтах усяляк выкарыс-тоўваюцца для контр-рэ-волюцыйнай агітацыі ўсе часовыя цяжкасьці якія неабходны на асобных вуч'стках у эпоху, калі рабочая кляса вядзе на-пруджанейшае будаўніцтва, уклад-ваючы вялізарныя капіталы ў гэта буд-аўніцтва. Часовыя цяжкасьці з заб-еспячэннем насельніцтва прадметамі шырокага спажываньня стварылі на рынку напруджанае становішча; на-пруджанасьць становішча абуслоўлена яшчэ і разка ўзросшым попытам на тавары і прадукты з боку ўскі ў сувязі з вялізарным прытокам грошай у б'ску па лініі будаўнічых і іншых неземляробчых заробкаў, а таксама і ў сувязі са спекуляцыйнай скупкай харчавых тавараў.

Кулацкія і шкідніцкія элементы вы-карыстаі гэтае становішча рынку для агітацыі за захаваньне сярэбранай мо-нэты Гэтая кулацка-шкідніцкая-агі-тацыя суправаджалася ў некаторых мясцох распаўсюджваньнем хлусьлі-вых і бязглуздых, а часта і яўна контр-рэволюцыйных чутак, аб тым, што „савецкая ўлада здымае са зва-

3 пабудовы 1-й Усебел. с-г. і прамысловай выстаў

Данясенне атраду „Лёгкай кавалерыі“

Органы РСІ, за вамі слова

Безгаспадарнасць і безадказнасць шэрагу гас-дарчых арганізацый—эрываюць будаўніцтва пра-мовага павільёну

Пабудова прамысловага павільёну 1-й усебеларускай сельска-гаспадар-чай і прамысловай выстаўкі прахо-дзіць павольным тэмпам.

Адміністрацыйна-тэхнічны персанал несвачасова выходзіць на працу, у выніку рабочыя прымушаны прагуль-ваць. Так расказвае рабочы-мыльнік: „Рабочым кожны дзень прыходзіцца замест пачатку працы а 8 гадзіне пачынаць а палове дзевятай прастаўшы ля варот па 25-30 хвілін пакуль адмі-ністрацыя адчыне вароты павільёну.

Атрад „Лёгкай кавалерыі“ ячэйкі КСМ ВСНГБ выкрыў яшчэ шэраг фактаў, якія сыгналіваюць аб тым, што калі ня будучь тэрмінова ўмыты рашучыя захады, абсталаваньне пра-мысловага павільёну і вызначанаму тэрміну ня будзе скончана. Дамо сло-ва фактаў:

— Скур, шкло, торф, тэкстыль і папер-аб'яднанні яшчэ д'і апошняга дню не прадставілі сваіх конструцыйн абсталаваньня павільёну. Нават скур, шкло і торф-аб'яднаньня ня вылучылі адказных асоб, якія-б кіравалі спра-вай абсталаваньня павільёну і был-б за яго адказнымі.

Ня глядзячы на паслыку шэрагу тэлеграм і напамінаў васьмі акругамі не прадстаўлена конструцыйна абста-лаваньня выстаўкі мясцовай прамысло-васьці.

Горная група не прадставіла свае часовыя ляўкі на пабудову. У выніку сп'яч'эння ляўкі уралавая камісія пабудову пачаць з'барыла.

Торфаб'яднаньне яшчэ ня прысту-піла да пабудовы макету блот, якія зьяўляюцца дос-ць важным экспла-там ляўкі в'стукі і г. д.

Мо-на было-б прывесці яшчэ шэ-раг аналітычных ф'кт'ў, якія л'каз-ваюць напад-ытванасць асобных гасп'д'рчых і іншых арганізацый да абст'яваньня выстаўкі, але ж мы за-значым яшчэ дзін цікавы ф'кт, які

мае вялікае значэнне,—гэта то-е ў павільёне прамысловасці аль-бо большае месца для саматужнай мысловасці, чым для буйнай, можа скласці ўражаньне ў г'і аб пераважнасці саматужнай пр-лов'сці.

Побач з гэтым патрэбна адзі-што на пабудове сярод мастац-п'рсаналу шалёна разв'іта дэнцыя рвацтва, часам пера-чага ўсвалякія граніцы, калі ас-мастакі за маленькую кардонную с'рукцыю тэкстыль-аб'яднань-рупа па 150 рублёў у той час асобныя спецыялісты зап'н'ва-т'ым, што гэта праца каштуе ня-як 15 рублёў.

Настроі рвацтва мастакоў пр-дз'яць і да асобных груп г'я-якія выкары тоўваючы момант, юцца, як мага больш сарваць за-

Аб усіх гэтых фактах ведае ст'рацыйна-тэхнічны персанал, ве-партыйцы і камсамольцы, але-ня прымае ніякіх захадаў ба-

Аб рвацтве мастакоў ведае ЦП саюзу Раб'іс тав. Волкава апошняга замест барацьбы з са-сама па-ворстае гэтым н'сп'р-

Трывожныя весті з 1-й усе-рускай выстаўкі паграбуюць т'ва-вага ўмяшч'льства аргануаў прыняць належны захады іш-ч'ённыя недасчылілі-аванасць-тва, бязадказных адносін нек-гаспадарчых арганізацый да пр-тоўкі эканаматаў.

Адначасова мы выступаем су-та о'а'анкту, што саматужная пр-ловасць з'ймае большае месца буйнай прамысловасці.

Мы патрабуем ад аднаведных наў запыта пра'еркай ф'актаў ўяснення віноўных за эрыў пр-адказнасці.

Кавалерыст А. Родіч

У Сьмілавічах ня ведаюць аб самаправер

Самаправерка арганізацыі ў шэрагу камсамоль-чэйкаў на Сьмілавіцкаму раёну (Меншчына) знаходзіцца пагразаі зрыву.

Камсамольцы Дукорскай, Жораўскай, Караеўскай і ячэйк да гэтага часу ня ўцямілі сабе значэння сама-веркі. У некаторых ячэйках камсамольцы ня ідуць на ды таму, што баіцца—самаправерка—ёсць чыстка.

„Чырвонай З'мены“ яны ня чытаюць, райком КСМ значэнны самаправеркі шырокай масе камсамольцаў і партыйнай працоўнай моладзі не растлумачыў.

Камсамольскія ячэйкі Сьмілаўшчыны да гэтага ня вылучылі самаправерачных брыгад, а дзе і вылучы-дык яны нічога ня робяць. Слабасць ходу самапра-тлумачыцца яшчэ тым, што партыйныя ячэйкі не зва-ваюць увагі на работу ячэйка ЛКСМ.

Сэкретар Дукорскай парт. ячэйкі зусім адмаўля-ад дапамогі камсомолу. Неабходна Сьмілаўскаму РК КП і РК КСМ зрабіць належныя вынікі аб становішчы с-камсамольскай арганізацыі

Ц. Лявіцкі
М. Каліна

Вы ў тылу уборачнай кампаніі

КОМСАМОЛЬСКІЯ ОРГАЌІЗАЦЫІ ПЛЕШЧАНІЦКАГА РАЁНУ І ЯЧЭЙКІ КОЛГАСУ „ДЗЯРЖЫНСКАГА“ І „ЧЫРВОНАГА ПУЦЛАУЦА“ НЕ НА ЧАЛЕ УБОРКІ

Опартуністыя зрываюць уборку

Старшыні сельска-гаспадарчай камітэты Чырвонай Пуцлавец, Віцебскага раёну, акругі тав. Шатрун, Леан КР(б)Б, складала думка, перадаючы ўборачныя машыны ў сельскай гаспадарцы не карысны, бо жатка поўна сажне дык шмат абсыпалася нава. На яго думцы значна выгаднай быў бы хлеб сярпамі.

Гэтую думку „аб невыгоднасці“ машына тав. Шатрун выказаў у часе нарадзіц у Райколгасасюзе, а заапытыўляе яе на практыцы, калі гаспадары патрабуюць дзве жаткі і адна касілка. Гэтыя машыны можна зрываць на базе ў Астроўні, але Шатрун гэтага зрабіць ня хоча, чым вымагае уборачную кампанію.

Гэтая пастаноўна воль прываўкі-на пастаноўна Яна дае козыр у і кулаку, які агітуючы аб нявыгад-наму скаротаньня окладаных ма-шын у сельскай гаспадарцы, хоча змяць тэмпа далайшай ня ітыві-на.

Калі гаспадары маюць 10 батрака-бяд-нага сямей, які ня маюць у свём прыстані ніякай маемасці, а праў-на ня прыняла ніякіх захадаў для абслэчвання іх прадуктамі харча-ва і грашовым авансам, а самі праўдзеньня т. т. Левін і ашычу атрымліваюць авансы ў іх і адносны праўдзеньня да ба-

тракоў і бедныя стварылі такія умо-вы, што з часу вяснянай сябуы вы-шла 10 чалавек з колгасу і ў тым ліку комсамо-ка Ладнова. Ячэйкі КР(б)Б і ЛКСМБ не рэагавалі на гэты выхад.

Да уборачнай кампаніі колгас „Чыр-воня Пуцлавец“ не падрыхтаваўся. Ужо пачалася касьба і жніво, а плян уборачнай кампаніі, яшчэ складаецца, аграномам Барткевічам, які „заняты“ больш лоўляю рэбы, чым окладаньнем пляну. Старшыня-ж колгасу адводзіць больш часу паліваваньню на начак, чым падрыхтоўцы да уборкі.

Праца ў колгасе не арганізавана, ударніцтва і соц. спаборніцтва адсут-нічае, колгаснікі не моблізаваны вакол пытаньняў уборкі.

Праўдзеньня колга у комсамольскай і партыйнай ячэйкі нічога не зрабілі для таго каб уся працадольная сіла была растаўлена на палівах работак. А гэта пагражае зрывам уборкі ўра-джая.

На тэрыторыі колгасу маецца хата-чыталня, праца якой зусім не пры-стасавана да абслэгоўваньня колгас-нікаў. Загладчы яе нічога ня робіць у гэтым напрамку.

Мы чакем рэагаваньня ад Віцеб-скага РК і АК КР(б)Б на гэтым фактам.

Брыгадзір „Чырвонай Зьмены“ Луіянвіч.

Машыны чакаюць выхаду ў поле

Вясеньня сяўба ў колгасе імя Дзяржынскага, Лагойскага раёну, прайшла сапраўды пла-баяму. Звыш пляну было засеяна 50 га. Прыкладна таксама падрыхтаваўся колгас да ўборачнай і асенняй па-сеўкампаніі. Адрамантаваныя жней-кі, плугі і бароны чакаюць выха-ду ў поле.

Майстэрняй колгасу адрамантава-на сваіх 14 плугоў, для раздачы індывідуальным гаспадаркам. Плян уборачнай кампаніі складзён свае-часова. Арганізаваны і добра аб-сталяваны дзіцячы ясьлі, дадуць малліваць усім жанчынам выйсці ў поле.

У колгасе не хапае рабочай сілы. Патрэбна дапамога грамадзкіх ор-ганізацый раёну і саюзу комуналь-нікаў, якія шэфтуюць над кол-гасам.

Праца была-б аблегчана, але-ж сьпавалзвалі колгас не атрымаў. Няма надзеі таксама на атрымань-не будыба-каналкі, а ў колгасе на і 17 рабочых рук дарослых і пад-леткаў засеяна 80 гектараў бульбы.

Добра праведзены вясеньні сеў да новы прыліў у колгас, (16 гас-падарак). Гэты прыліў мог быць большы, каб з боку колгасаў была праведзена яшчэ большая расту-мачальная работа сярод некаль-касьнікаў, праз пастаноўку спра-вадзат колгасу на сходах некаль-касьнікаў.

Аднак, ня глядзячы на недахоп рабочай сілы колгаснікі маркуюць уборку правесці сваечасова і па-ўдарнаму.

На вялікі жалэ комсамольскай ячэйка нічога не зрабіла на па-рыхтоўцы да ўборкі і сябуы. Ком-самольцы не зьяўляюцца прыкла-дам у рабоце асатніч колгаснікаў.

Ячэйкі трэба падцагнуцца, а райкому дапамагчы ёй, вызвалішы сэкратара ячэйкі ад сталай працы ў мястэчку.

Мікола.

Колгас „Зьвязда“—вобраз для вякольнага сялянства

Вусьвійскія сяліне аб'ядналі свае вузкія загоны яшчэ з восні. І з вос-ні пачалі весці сваю гаспадарку калектывам. Спачатку было, толькі 17 гаспадарак, а за аз у колгасе 3 гас-падаркі з 170 едакмі.

У першых шэрагах

Колгас гэты „Зьвязда“ лічыцца па Вульшчыне з першых. І вярта. Са-праўды ён зьяўляецца першым і леп-шым. У „Зьвяздзе“ апошніх кароў і авечак прымусам не абагульвалі, оамі колгаснікі па сваёй добрай ахвочэ абагулілі усіх кароў, авечак, сьвіней і овае хаты.

І не шкадуюць. Наадварот менш класогу, а больш зацікаўленасці гас-падаркай Усяго кароў зараз 62, ко-няй—30, цялят—60. Зямлі—больш 40 га.

Працоўнай сілы не хапае. Толькі 120 чалавек са старымі ды малымі. Мала сілы, многа працы,—але на тое

Але вялік м гонарам колгасу і кол-гаснікаў зьяўляецца пабудаваны сё-лета цагельны завод.

Ужо зарэахавана 500.0 цэглы, а дзённая выпрацоўка заводу будзе складаць больш 3000 штук.

У колгасе маюцца дзіцячы ясьлі, але для іх пакуль што няма хаты. 28 дзвцей зьмясцілі ў маленькай 3-хмэ-травай хатцы, а сталюку ясьлей ара-білі ў пуні на зямляным масту.

Два месяцы таму назад была ор-ганізавана комсамольскай ячэйка, спа-чатку ў ячэйцы было 2 чалавекі, за-раз 14.

У колгасе добра выконваецца ды-рэктыя партыі аб выкарыстаньні гас-падаркага вопыту сярэднякоў.

Плявод тав. Мураўені, культурны сэр дзяк вельмі зацікаўлен колгасні-камі гаспадаркай, олагаснікі ім ганарача; „У рэсье н-ма такога добр га аграр-нома, як паш палывол“—з іўлюнош о-лагаснікі. І праўда тав. Мураўс і пра-



Ударная брыгада колгасні-жней за працай (колгас „Іа вьсьвет Пераможна“, Жлобінскі раён)

Плешчаніцкае кіраўніцтва сарвала працу

Плешчаніцы, 25. (Па тэлефону нашага юнвяскара).—Плешча-ніцкі райком комсамоу да гэтага нічога не зрабіў на сілоснаму кіраўніцтву.

Райком толькі ў колгасе „Дзяр-жынскага“ будзе адна сілосная. Райком займаецца пісаньнем рэгуляраў, а ячэйкі сьпяць.

Уборачная кампанія праходзіць

слаба. Комсамольцы-колгаснікі не зьяўляюцца прыкладам асатніч колгаснікам у рабоце. Ударніцтва і соцыялістычнае спаборніцтва ся-род колгаснікаў разгортваецца слаба.

Яшчэ горш справа з сьвінага-доўляй у раёне. Райком нават не прапрацаваў гэтага пытаньня. Ячэйкі нічога ня робяць.

Г.

Ударным тэмпам праводзім уборку

Ударнымі тэмпамі праходзіць уборка сена ў колгасе імя АБВШ Лёўскага раёну (Меншчына). Комсамольскай ячэйка абвясціла слабе ўраўняць ініцыятарам соцыялістычнага спаборніцтва і ўдар-на сьрод старых колгаснікаў.

Калгас адчувае вялікі недахоп рабочай сілы. Сельсавет і комса-мольскія ячэйка м. Гайны павінны прыняць усё захады, каб ні адзін колгаснік не застаўся на полі.

Брыгадзір „Чырвонай Зьмены“ Луіянвіч.

Ліст з Лагойскага раёну

Ліст з Лагойскага раёну

„Крытыкуйце ўсіх, толькі ня нас!..“

Іаіа замест саправерні

Самаправерка комсамольскай ор-ганізацыі, Лагойскага раёну ставіла перад сабой заданьне ўзяць комсамольскае кіраўніцтва на вывучэньне сапраўд-нага стану работы выпраўдзеньне да-нава памылка і моблізацыі сіл і кіраўніцтва і працоўнай моладзі на пытаньні соцыялістычнага бу-дучына вёскі, аднак яна гэтага не зрабіла.

Бо комсамольскія ячэйкі працява-лі сьнегу работу па-старынам, многія ячэйкі амаль у баку ад „важней-шага пытаньня“ сьвёняшняга дню.

Колгасу імя Дзяржынскага, Лагойскага раёну, профгэтка, Швабаўскага райгасу Профінтэр і інш.) пра-чыталася гэта таму, што самапра-верка была заменена вузкімі „рэ-зюмэ“ камісіямі, якія займаліся абслэгам сэкратара ячэйкі, асобных членаў і капаньня ў папярочных спра-вах.

Брыгад адной ячэйкі для правэркі гэтай ячэйкі ня было. Ня была моблі-завана ўвага савгаскай, колгаснай і партыйнай моладзі вакол самаправеркі. Ячэйкі нават ня ведаюць, такое самаправерка (Швабаўскай ячэйка). Самаправерка ў ўзварушан-наму ў якіх адсутнічае якась-ць пра-ца, яны як і рапей амаль ня ведаюць.

каб павялічыць колькасць колгасаў за лік новага прытоку?

Нічога!

Дасягненьняў колгасаў, у час вясень-най пасеў-кампаніі, не абгаварвалі на сходах некалькасьнікаў, справадзачы колгаснікаў на такіх сходах не ставіліся.

Аб замацаваньні дасягнутага на ком-самольскіх ячэйках не гаварылі, удар-ныя брыгады распаліся, комсамоль-цы ў іх удзельнічалі дрэнна (колгас „Дзяржынскі“, „Чырвоня Усход“ і інш.). Некаторыя комсамольцы „па-ударна-му“ гуляюць у карты, і сьпяць у час начнай пасьбы коняй (Дзяржынскі). У сьвяты ня хойзьяць на работу „Чырво-ны Усход“, а комсамольскіх ячэек гэта, як быццам-бы не датычыцца!

Тое самае амаль і з комсамольцамі профгэчэк. У краўчых майстэрнях, якасьць прадукцыі нікудышня—30 проц. браку, на 500 парах пашы-тых штаноў церпяцца страты ў 60 рублёў, а комсамольцы працуючы ў майстэрнях чамусьці не сыгналізавалі аб такіх бясчынствах.

На сход ячэйкі, дзе павінна было абгаварвацца пытаньне аб якасьці прадукцыі зьявілася замест 24 чала-век толькі 8-9. Савгаскай ячэйка „Профінтэр“ нічым не адрозьніваецца ў вытворчай рабоце ад профгэчэк.

Райком комсамоу не надаў чыстальна сла-ба рэагуе на такую бязьдзейнасьць ячэ-ек, замазвае сьнег недахопы і тым самым паглыбляе прарывы. Крытыкуйце ўсіх, толькі ня нас, бо ў нас усё добра, нам усё ядома, такая думка пануе ў асяродзьдзі комсамольскага актыву.

як сьнег на галаву. Загаварылі ўсе. Нарэшце, і сьвіньня дабілася права, каб і аб ёй загаварылі ў райкоме. Але больш усяго цікавіла райком ня столькі пытаньне сьвёраўнай чатырох-нога сьвіньні, колькі дапукаваньне мэтаду пісаньня і збору матэрыялу. Такім чынам абгаварваньне корэспандэ-цы перашло на абыватальскі, непэр-тыўны лад. Замест абгаварваньня пы-таньня працяжнага ўдзелу комсамоу ў сьвінагадоўлі, аб набыцьці матак аб будаўніцтве сьвінарнікаў, спрачаліся, якім чынам даць лядор „Чырвонай Зьмены“ на зьмешчаны артыкул „Ла-гойскія сьвіньні“.

Што-ж зроблена комсамолам Лагой-шчыны па сьвінагадоўлі? Нічога.

Комсамольскія ячэйкі ў 6 колгасах са сьвінагадоўчым ухілам і некалькіх савгасах гэтым пытаньнем яшчэ не заняліся. Сьвінарнікі будуцца надта марудна. Усё тлумачыць аб'ектывнымі прычынамі: няма цывоў, няма дрэва, недахоп рабочай сілы ды інш. Комса-мольскія брыгады на будаўніцтву сьві-нарнікаў няма. Комсамольцы яшчэ аб сапраўдны сьвіньні ня думалі.

На справе самы сапраўдны правы опартунізм, зрыў пляну па сьвінагадоўлі, зрыў надзвы айна важных мерапрыем-стваў ураду і партыі па вырашэньню ў бліжэйшыя часы мяснэй праблемы.

Райко партыі і асатніч раённыя ўстановы таксама з прахалітам адно-сіцца да пытаньня сьвінагадоўлі.

Патрэбен рашчч пералом. Трэба ар анізаваць усямерную пра-тычную дачамогу сьвінагадоўчым колгасам і савгасам у хутчэйшым вы-кананьні плянавых заданьняў.

Мала чым адрозьніваецца ўззел ком-самоу і ў загатоўцы сілосных ям. Некаторыя ячэйкі толькі распачалі ра-боту а некаторыя яшчэ і ня думалі.

Брыгадзір „Ч. З.“ Мікола Адаінец.

Цэгла да цэглы—расьцье гаспа-дарка

Ва ўдарным парадку будзеца і ўжо заканчваецца вялікая пуця 40 на 12 мэтраў. Пачата будавацца вялікая ха-та (25 на 8 мэтр.) пад клуб і ясьлі. Падрыхтоўваюцца да будаўніцтва сьві-нарніка на 100 сьвінаматак. Прыста-соўваюцца старыя будыны да часо-вых кароўнікаў і мейсца для разьвё-дзеньня кролікаў (трусоў). Меўся сад з 4 га, а мінулай васьменью пасадзілі яшчэ на 12 га, гэтай васьменью мяр-куецца пасадзіць яшчэ 12 га саду.

Даць па рукам кулакам

Але побач з дасягненьнямі ў працы колгасу маюцца і х-бы, ёсьць такія людзі якія стараюцца пад ласьці кій у кола. Вось, напрыклад, жонка і „Уся сьня“ былога панскага эканоміа і вонта Грэчкіна, кулак Цяцераў, які экспа-таваў шмат батракоў, яны—гэтыя люд-зі старуюцца „паларваць моц колгасу „Зьвязда“.

Слаба вядзецца культурная праца. Да гэтага часу няма ні клубу, ні школы, насыценнай газэты і г. д.

Уборачная кампанія тала цэнтраль-ным пытаньнем у колгасе. Уся ўвага колгаснікаў прыкавана да ўборак най. Распрацаван конкретныя вытворчы плян па уборачнай і асенняй пасеўнай кам-паніі, колгаснікі разьбіты на чатыры брыгады. Плян уборачнай кампаніі аб-гаворан на сход х колгаснікаў. Ком-самольскай ячэйка пра-тычна прысту-піла да арганізацыі соц. спаборніцтва і ударніцтва і г. д.

Старшыней колгасу зьяўляецца 17-гадова комсамолец Падольскі Дзьмі-трый. Сэкратаром і скарбнікам колга-су таксама 17-гадова комсамолец—гэ-тыя хлопцы самыя аутарытэтыя „ся-род колгаснікаў.

А. Усьмінокі

Мацён у кол-гаснай руху

Сьвёняшні дзень амаль ва усіх колгасах не хапае рабочай сілы. Мно-гія прыбягаюць к найму рабочай сілы.

То-ж зрабілі комсамольскія ячэйкі

„Лагойскія сьвіньні“ і РК ЛКСМБ

Корэспандэцыя ў „Ч. З.“ абру-шылася на Лагойскую грамадзасць, Брыгадзір „Ч. З.“ Мікола Адаінец.

За скажэньне клясавай лініі—пад суд

Плешчаніцы, 25. (Па тэлефону ад нашага юнвяскара). 24-га ліпеня вызвадзена сёсія Мяскага Акругонага Суду пачала слухаць спра-ву былых кіраўнікоў Плешчаніцкага РВК, якія скажалі партыйную лінію ў ліквідацыі кулацтва, як клясы.

На лаве падсудных 6 асоб—былы старшыня РВК—Якубовіч, былы сэкратар РВК—Пятроўскі і інш. На справе выкліканы 28 сьведкаў.

Суд выклікаў вялікую зацікаўленасць з боку працоўнага на-сельніцтва мястэчка.

Сьвёня пачаўся допыт абвінавачаных.

Зісьляпчыць жывёлу сілосам

Комуна „Леніна“, Гарадоцкага ра-ёну (Віцебшчына) прыдадзён жы-вёлагадоўчы напрамак. У ёй маец-ца значны недахоп у сенажаці, яка-лі павінна быць заменена сілосам. Але апошняй у комуна не зварач-ваецца ніякай ўвага. Кукурузу якую засеялі пад сілос да гэтага ча-су ня вывалілі ад розных сарня-

коў. Комсамольскай ячэйка нічога не зрабіла ў гэтым напрамку. У комуна патрэбна пабудоваць 2 сі-лосных бакшыты на 3500 пратнераў сілосу—дагэтага часу ні комсамоль-скай ні партыйнай ячэйка не па-думалі аб гэтым.

Брыгадзір „Чырвонай Зьмены“ Луіянвіч

Не паслабляць тэмпаў падпіскі

Сотні тысяч рублёў даюць менскія заводы Грамадзяне ганьбаваньне комсамольскаму каляктыву шчотачнікаў Прасунуць пазыку на вёску

Швэйнікі—прыклад другім Ганьба шчотачнікаў

Пасьпяхова праходзіць падпіска на пазыку „Пяцігодка—у чатыры гады“ на Менскай швэйнай фабрыцы „Кастрычнік“. На 25 ліпеня падпіска дасягнула 78510 рублёў, якой ахоплена 1464 чалавек рабочых; на кожнага прыпадае ў сярэднім 53,3 руб. Двухтыднёвы заробак рабочых і служачых усёй фабрыцы складае 75000 рублёў. Такім чынам падпіска ўжо перавысіла намечаныя пляны на 3510 рублёў. Вялікая колькасць рабочых знаходзіцца ў адпачынку і на пазыку яшчэ не падпісалася.

На першым месцы стаіць завойная—64 рублі на чалавека. На другім комсамольскі аграгат—58 руб., на трэцім III аграгат—51 руб., на чацьвёртым—I аграгат—50 рублёў. Вакох падпіскі складзена здаровая пролетарская думка, соц. спаборніцтвам ахоплен кожны рабочы фабрыкі. Так рабочы М. Сярэбранік піша ў сваю фабрычную газету „Голас краўца“: „Нупляю пазыку „Пяцігодка ў чатыры гады“ на 100 руб., з разліку майго месячнага заробку і вылікаю ўсіх рабочых III-га аграгату паследваць майму прыкладу“. Група рабочых у 14 чалавек, з якой 8 комсамольцаў заклікае: „Улічваючы палітычнае значэння пазыкі „Пяцігодка—у чатыры гады“ пазычаем нашай дзяржаве свой месячны заробак“. Тав. Кайлава падпісалася

на 130 проц. свайго месячнага заробку. Ліўшыц—ударніца новай пазыкі—падпісалася на 160 рублёў. Рабочыя фабрыкі парашылі выклікаць на соц. спаборніцтва на падпісы на пазыку швэйную фабрыку Днепрапятроўска. Комсамольскі калектыў фабрыкі „Кастрычнік“ не адстае ад дарослых. Комсамольцы Хейман, Вілк, Гайдзенбрыг падпісаліся на 120 проц. свайго месячнага заробку. Каля 100 чалавек комсамольцаў—комсамольскага аграгату падпісаліся на 100 проц. свайго месячнага заробку, і г. д.

Зусім ахвартнае мы наглядзем на Менскай шчотачнай фабрыцы імя Крупскай. Так і хочацца запісаць ёе на чорную дошку. Старшыня фабкому кажа: „Мы агітавалі за падпіску, але пакуль што яна ведаем вылікаў“. Малайчына старшыня! Секратар комсамольскага калектыву тав. Гурэвіч дабаўляе: „Мы думаем толькі яшчэ паставіць гэтакія пытаньне на абгавараньне“. Між тым 32 комсамольца наборачнага цэху зусім адмовіліся падпісацца на пазыку, а некаторыя «зразумелі» важнасць пазыкі і зрабілі ласку... падпісаліся на 5 руб. Ячэйкі горада Менску павінны раўняцца на швэйнай фабрыцы „Кастрычнік“. На чорную дошку—комсамольскі калектыў шчотачнай фабрыкі. В.

Менск падпісваецца

На сёняшні дзень у справе падпіскі на пазыку «Пяцігодка ў 4 гады» мы маем значныя поспехі. Буйныя менскія фабрыкі і заводы выступілі ва ўдарны поход на падпіску на пазыку.

На першым месцы ідзе фабрыка Меншвай дзе на 35-ае ліпеня падпісалася 1464 чалавек на 78510 рублёў. Трэба адзначыць, што тут праца на падпіску наладжана добра. Былі праведзены і правядзюцца цэхавыя сходзі, дзе ставіцца пытаньні аб значэнні пазыкі „Пяцігодка—у чатыры гады“.

Далей ідуць усе астатнія фабрыкі і заводы. На 32.000 падпісаліся рабочыя скур заводу „Бальшавік“ на 25.000 рублёў—„Комуна-

раўцы“ на 20.000—рабочыя хлебававоду МДРК і г. д.

Бязумоўна, прыведзеныя лічбы—неканчатковыя. Падпіска ў самым разгары. Завод „Бальшавік“ вызваў „Энергію“ на соц. спаборніцтва, на лепшае правядзеньне падпіскі.

Але прыгодзіцца констатаваць, што камісіі садзейнічаныя яшчэ дагэтуль працуюць без належных плянаў, яшчэ няма адпаведнай уважкі з партыйнымі, комсамольскімі і профэсійнымі арганізацыямі.

Наркомфін не наладзіў яшчэ след снабжэньне заводаў і ўстаноў агітацыйнай літаратурай аб пазыцы, плякатамі, лэвунгамі і інш. Гэтую хібу безадкладна трэба выправіць. Хмарын.

Падпісаліся і выклікаюць

Агульны сход ячэйкі ЛКСМБ колгасу „Чырвоны Барацьбіт“ (Магілёўшчына) заслухаўшы інфармацыю наконт рэалізацыі пазыкі „Пяцігодка—у чатыры гады“, шляхам выклікаў завербаваў 22 чалавекі, якія падпісаліся на 580 рублёў. Комсамольцы—служачыя падпісаліся на 100 проц. аклад свайго заробку. Комсамольцы-колгаснікі выходзячы з свайго эка-

номічнага становішча падпісаліся, хто на пяць рублёў, а хто на 10 і г. д. Піонеры падпісаліся групай на некалькі чалавек на адну аблігацыю.

Агульны сход ячэйкі РСМ колгасу „Чырвоны Барацьбіт“ выклікаў паследваць свайму прыкладу Княжыцкую ячэйку ЛКСМБ.

Патроўскі С.

Комсамол Случчыны прыступіў да рэалізацыі пазыкі

20-га ліпеня на пашыранай нарадзе вясковага актыву сталая пытаньне аб удзеле комсамольскай арганізацыі ў рэалізацыі пазыкі „Пяцігодка—у чатыры гады“. Народа актыву абвясціла сябе ўдарнай па распаўсюджваньню пазыкі, і там-жа падпісалася ў суме 798 рублёў.

На ініцыятыве Іваньскай ячэйкі

ЛКСМБ рабочыя савгасу „Івань“ падпісаліся на пазыку на 1820 рублёў. Астатнія ячэйкі павінны ўзяць прыклад з Іваньскай і разгарнуць належную работу па распаўсюджваньню пазыкі, вылучыўшы брыгады з комсамольскай і працоўнай моладзі для правядзеньня гэтай працы.

Айзенштат.

Пад знакам соц. спаборніцтва

Наш М-ы стратковны ўдарны полк пачаў праводзіць падпіску на пазыку „Пяцігодка—у чатыры гады“. Падпіска праходзіць пад знакам соц. спаборніцтва.

Арт.дзіў і гаспадарчая рота падпісаліся больш як на 1000 рублёў.

Протчэнка Захар.



НА ФОТО: Група трамаўцаў з рэдакцыйным калектывам

Да прызыву 1908-га (го)

Прызыў не за гарамі—праца не распачат

УЖО ЧАС РАЗГАРНУЦЬ ПРАЦУ ПА ПРЫЗЫВУ 1908 Г.—КОМСАМОЛЬСКАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ РЫХТУЮЦА ДРЭННА

РАЗГАРНУЦЬ ПРАЦУ ПА ПРЫЗЫВУ

Прызыў працоўных 1908 году нараджэньня на сапраўдную вайсковую службу ў Чырвоную армію адбудзецца з 15-га верасня па 1-ае лістапада. Сёлетні прызыў будзе праходзіць пад лэвунгам:—Лепшай абароны краіны ў якой будзеца соцыялізм, у якой працоўныя масы ўсю сваю энэргію і ініцыятыву накіроўваюць на тое, каб выканаць „пяцігодку—у чатыры гады“.

Трэба зараз-жа разгарнуць на ўсю шырыню растлумачальную работу вакох прызыву. Хто прызываецца, якія льготы даюцца, парадак прызыву і іншыя неабходныя пытаньні, якія хваляюць прызыўніка павінны быць даскавалы растлумачаны прызыўніку.

Трэба распачаць арганізацыю агітацыйных пунктаў, харчавыя кіёскаў, пазлапаціцца іх забясьпечаньнем неабходнымі прадуктамі, каб у часе самога прызыву ня было прарываў. Але нажалі комсамольскія арганізацыі яшчэ не разгарнулі, як належыць гэтую працу

Гомельскі акругком комсамолу напрыклад, не

звяртаў ніякай увагі на прызывную падрыхтоўку. Іншыя акругныя камітэты таксама не даставілі праходзіць працу з прызыўнікамі. Шмат якіх тэты ня лічылі гэта за сваю працу.

Менскі Акруговы камітэт комсамолу ўжо надаў на разаслаў дырэктывы раённым камітэтам. Толькі ўчора бюро МенАК комсамолу заслухала інфармацыю двух райкомаў аб становішчы працы прызыўнікамі. Вынікі гэтай працы незадавальняючыя.

Месяц з днямі засталася да прызыву. Трэба раз-жа наварстаць упущанае. Посьпехі прызыўнай кампаніі залежыць ад яе свачасовай падрыхтоўкі ад шырокага ўдзелу ў ёй пролетарскай грамадзянскай Справа прызыву ня можа быць толькі справай скавога камісарыяту. Прызыў 1908 году павінен быць вялікай палітычнай кампаніяй—усіх працоўных за абарону СССР, за пэўную ахову вядлікай ініцыятыўнай будоўлі праграму якой даў XVI кунуністычнай партыі.

В. Ц.

Каму даюцца адтэрміноўкі па прызыву

Штогод пры правядзеньні чарговых прызываў частым прызываемым грамадзянам даюцца адтэрміноўкі ад прызыву. Правам на адтэрміноўку прызыву карыстаюцца: вучні, некаторыя катэгорыі навуковых працаўнікоў, сельскія настаўнікі, перасяленцы і расьсяленцы.

Адтэрміноўкі ад прызыву вучням даюцца для сканчэньня курсу навучаньня ў навуковых установах але не далей дасягненьня пэўнага ўзросту.

Адтэрміноўкі ад прызыву даюцца вучням школы 2 ступені (дзесяцігодкі) да дасягненьня 23 год вучням рабфакаў і тэхнікумаў—да 25 год, вышэйшых вучэбных устаноў—да 28 год.

Тым вучням рабфакаў і тэхнікумаў, якія ня глядзячы на спэўненьне ім 20 год, не паспелі да часу прызыву скончыць сваю асьвету, могуць быць прадстаўлены дадатковыя адтэрміноўкі, але ня больш дасягненьня пэўнага ўзросту, які ўстанаўліваецца для студэнтаў вышэйшых вучэбных устаноў.

Акрамя гэтых вучэбных устаноў (ВНУ, тэхнікумы, школы 2-й ступені, рабфакі), ёсьць яшчэ нэлы рад вучэбных устаноў так званых нятыповых вучэбных устаноў. Случахам нятыповых вучэбных устаноў адтэрмі-

ноўка ад прызыву даецца на тэрмін навучаньня на курсах з дабаўленьнем аднаго льготнага году.

Калі слухачы не займаліся рэгулярна ў вучэбных установах, з прычыны вынананьня тых ці іншых абавязнаў, укладзены на іх дзяржаваю, партыйнымі і профэсійнымі арганізацыямі, яны могуць карыстацца дадатковымі адтэрміноўкамі, але не далей трыццацігадовага ўзросту.

Парадак дачы адтэрміноўак падзвычайна просты. Кожная навукальная ўстанова складае на ўсіх студэнтаў прызыўнага ўзросту імяныя спісы і, прыкладшы да іх вайсковыя білеты студэнтаў, пасылае спісы праз мясцовыя военкамат у прызыўную камісію.

Настаўнікам вясковых школ

Усім настаўнікам размешчаным у сельскіх мясцовасьцях (а таксама ў мястэчках) школ 1 і 2 ступені (сямігодка і дзесяцігодка) профэсійна-тэхнічных школ і школ сялянскай моладзі даецца адтэрміноўка прызыву на ўвесь час знаходжаньня іх настаўнікамі гэтых школ.

Сельскія настаўнікі, што жадаюць атрымаць адтэрміноўку прызыву, абавязаны не пазьней 10 жніўня зьявіцца

ў раённы выканаўчы камітэт сямі жыхарства, маючы ў руках вайсковы білет і пасьведчаньне на народнай асьветы аб знаходжаньні на пасадзе настаўніка.

У раённым выканаўчым камітэце пасьведчаньні і вайсковыя білеты абіраюцца і перасылаюцца прэенкамат у прызыўныя камісіі.

Прызыўныя камісіі робяць вайсковыя білеты аднак за адтэрмінаўцы, пасылаючы вайсковыя білеты пасьведчаньні настаўнікам у зварачу ў райвыканком, дзе і выдаюць уласнымі.

Калі вясковы настаўнік, які стаецца адтэрміноўкай прызыву кіне зьявіцца да прызыву з бліжэйшым чарговым узростам.

Перасяленцам і расьсяля

Грамадзянам, якія ўваходзяць у склад сямей расьсяленьцаў і перацяпаў, што перасяляюцца ў новыя раёны, павінны быць абавязаныя перасяленьцамі і расьсяляцамі. Прызыўныя камісіі павінны абавязваць перасяленцаў і расьсяляцаў да сканчэньня трох год з часу перацяпаў, а забудоваючыся на ханых землях да сканчэньня года з часу забудаваньня. Тэрмін вылічваецца з 1 верасня года вадварэньня.

Сельска-гаспадарчым рээмігрантам, прынятым у грамадзянства Саюзу ССР, адтэрміноўкі даюцца на адвольных умовах перасяленцамі і расьсяляцамі.

Перасяленцы, расьсяленцы, рээмігранты, якія хочуць атрымаць адтэрміноўку прызыву праўдую вайсковую службу, павінны не пазьней 1 жніўня года зьявіцца ў райвыканком з пасьведчаньнем аб адмову ў адтэрміноўцы.

Вайсковыя білеты грамадзянам адтэрміноўцы адмоўлена, таксама рачваюцца іх уласьцікам з адмовай аб адмову ў адтэрміноўцы.

Адказны рэдакцыйны Рэдакцыйны